

# МУЗЫКА

Музыка

## Анатоль Мяльгуй



...сітуацыя замоўчваньня,  
якая склалася вакол беларускамоўных  
выкананіццаў, мае палітычныя карані...

## Поле бітвы: FM-эфір

Эсэ-агляд

### Краіна, дзе з “каждого утюга Пугачева поет”

Збываюцца самыя съмелыя і неверагодныя прағнозы беларускіх культоролагаў – у нетрах палітычнага рэжыму, які на працягу свайго існаваньня планамерна дэмантраваў ігнараваныне нацыянальнага ў сваёй дзейнасці (асабліва ўсяго, што тычыцца мовы і нацыянальнай гісторыі), высыпываюць дзеяніні, якія, нягледзячы на ўсе супяречнасці, працуяць на нацыянальную ідэю, спрыяноць разывіццю нацыянальнай культуры. Прыкладам гэтаму хочаща называць аднаўленыне менскай ратушы. І хоць археолагі і гісторыкі назавуць гэтую акцыю больш палітычнай, чым выкліканай культурнымі патрэбамі дзяржавы, прывядуць шмат прыкладаў валюнтарызму ў працэсе аднаўлення каштоўнейшага помніка Менску, факт застаецца фактам – ідэя, якая так доўга адстойвалася нацыянальнай інтэлігенцыі, реалізавалася з дапамогай рэжыму, які гэтай інтэлігенцыі ніякім іншым чынам не пазіцыянуеца, як толькі антыбеларускім. І такіх прыкладаў становіцца больш.

Адным з апошніх у гэтым шэрагу можна лічыць пастанову, у якой патрабуеца, каб у беларускім FM-эфіры гучала ня менш за


75 адсоткаў беларускай музыкі. Памятаеце суровую рэпліку Прэзідэнта аб tym, што: "У нас Пугачева из всех утюгов звучит!" І хоць гэтае выказванье выглядала як эмацыянальнае, яно трапіла ў кропку.

FM-эфір Беларусі да гэтага часу назваець беларускім можна было толькі з вялікай доляй іроніі. Хвалі радыёстанцыяў, падобныя адна на адну, змаліся tym, што называецца "прасоўваннем тавару" на мільёны даліраў, які трапляў у краіну бяз мытных падаткаў. Гэтым таварам была і застаецца расейская папса. А Беларусь – самым надзеіным бастыёнам яе на сваіх заходніх межах.

Феномен расейскай папсы палягае ў няшчаднай эксплуатацыі (білеты на апошні кантэрт, напрыклад, Філіпа Кіркорава ў Менску па расценках фірмы Art music servis каштавалі ад 25 да 150 тысячай рублёў) настальгіі па "залатых" часінах савецкай эстрады, якая стала неад'емным атрыбутам савецкага ладу жыцця. І таму многія грамадзяне незалежнай Беларусі (як і грамадзяне іншых рэспублік СНД), не саромеючыся мянушкі "савок", не шкадуюць апошніх рубельчыкаў на съвежы нумар "Комсомольской правды" альбо квіток на Кіркорова ці "Фабрику звёзд"... Цікава, што нашая краіна застаецца "зямлём абетаванай" для расейскай папсы таму, што ў Беларусі самыя "ліберальныя" законы адносна выкананіццаў-замежнікаў, што гэтыя ж законы паралізуецаў творчасць і канцэртную дзейнасць мясцовых выкананіццаў, а таму тут застаецца незадаволеным попыт на музичныя відовішчы. Расейскую папсу не палохае беднасць тутэйшых сваіх прыхільнікаў, кішэні якіх амаль пустыя. Але калі запусціць "рыначныя механізмы": запрэгчы свой менеджмент і яго памагатых у Беларусі, то вынікі могуць быць даволі важкімі ў даліравым эквіваленцыце. Ды ўся толькі Менскам абмяжоўваецца Беларусь – попыт на прадукцыю ў стылі расейскай папсы ёсьць і на перыферый краіны. Там увогуле няма анікага кантролю, галоўнае – не скупіца на рэкламу. У выніку атрымліваецца неблагая рэнтабельнасць канцэртаў,

якую не парунаць з канцэртамі ў той жа Украіне. У Кіеве ці Львове, каб правесыці аналагічны канцэрт, трэба ўкласыці ў чатыры разы больш сродкаў, але і ў такім выпадку акупаемы вынік там ня будзе гарантаваны. На Украіне нацыянальны шоу-бізнэс – самадастатковы і паўнапраўны гаспадар на просторах краіны. Таму і сродкі ад продажу квіткоў, дыскаў і разъмеркавання эфіру застаюцца ў краіне. Яшчэ больш безнадзейная сітуацыя для прышлых папсавікоў у краінах Балтый, дзе традыцыйна з савецкіх часоў стаўку рабіць на нацыянальны музичны прадукт.

Значная роля ў бізнэс-планах расейскага шоу-бізнэсу адводзіцца FM-эфіру, пры tym, ня толькі ў Беларусі. Гэта непрыпадкова, бо слухачы радыёстанцыяў, якія звычайна настроеныя на іх хвалі, і зьяўляюцца патэнцыйнымі фінансавымі донарамі – наведвальнікамі канцэртаў, пакупнікамі дыскаў. Важна, каб вядучыя радыёстанцыяў прадстаўлялі творы, якія будуць гучыць пад замову, як "апошні піск моды" ці "хіт на ўсе часы". Бо пастаянны слухач гэтага радыё-фармату з-за свайго ўзросту ці мастацкай зарыентаванасці вельмі непатрабавальны і ласы на кідкія этыкеткі, беспадстаўнуюю пахвальбу і кампліменты. Пакуль ёсьць такія слухачы, датуль FM-эфір будзе працягваць ажыццяўленыне бізнэс-планаў расейскага шоу-бізнэсу.



Цяпер песні «Уліса» гучыць супер-сучасна.




*Iх не дапускаюць да FM-эфіру,  
але гэта не перацкаджасе іх папулярнасці.*

Цяпер хацелася б спыніцца на самым галоўным у дзейнасці FM-станцыяў: чаму іх ды-джэі-вядучыя з такой упар-тасцю займаліся і займаюцца бескарм-ным падманам — “раскруткай” выканан-цаў, ніzkамастацкіх калектываў і іх за-ведама безгустоўных твораў? Не сакрэт, што многія FM-станцыі, што вяшчаюць на Беларусі, створаны з удзелам расей-скага капитала. Таму першае, што пры-ходзіць у галаву — іх фінансавая зацікаў-ленасць. Але так галаслоўна съцвяр-джаць — гэта значыць, парушыць прын-цып презумпцыі невінаватасці. Як ка-жуць у народзе — не злавілі, ня злодзей: афіцыйна не зафіксавана выпадкаў хабарніцкіх праплатай расейскім выка-наўцам беларускім FM-станцыям. Ды й мы ня маем пракурорскіх правоў. Няхай такія факты, калі спатрэбіца, высьвя-тляюць съпецыялісты з фінансавых орга-наў. Таму гэту проблему закрыем ась-цярожна — ёсьць немалая верагоднасць таго, што ды-джэі беларускіх FM-станцый маюць матэрыяльную зацікаў-ленасць, каб на іх радыё-хвалях гучала толькі расейская папса.

Назіраныні падказваюць і тое, што некаторыя ды-джэі гэтых станцый съя-та вераць у свою культуртрэгерскую місію — несыці беларускім слухачам, на іх думку, якасную, лепшую ў сьвеце

расейскую папулярную музыку. А зна-чыць, толькі расейская папса павінна гучашь у эфіры — беларуская музыка да-же ўзорунно проста не дарасла. Такі падыход вельмі актуальны для самай кан-серватыўнай у гэтым сэнсе FM-станцыі “Русское радио”. І калі беларуская му-зыка будзе гучашь там, то яна абавязко-ва павінна па ўсіх параметрах — моўных, тэматычных, меладычных — падыходзіць да тэрміну “расейская поп-музыка”. Гэ-тай мэце — выхаваныню тутэйшай “расей-ской папсы” — прысьвечаны праект “Русского радио” “Русские горки”. Для спрэвялівасці заўважым, што на дыску гэтага праекту “Русские горки” ёсьць адна песня па-беларуску гурта “Харлі”. Гэтым фактам робіцца заяўка на стварэнне “расейской папсы” і на бе-ларускі мове. Такі прэзэдэнт створаны і адпрацаваны ва Украіне, з гуртом “Океан Эльзы”. На “Русских горках-2” “Харлі” ўжо съпява па-расейску.

Мясцовыя ды-джэі заўсёды гаварылі пра фармат сваіх радыёстанцый, які, па-сугласнасці, самі яны і ўстанавілі. Бо не існуе ніякіх афіцыйных дакументаў і тлумачэнняў, напрыклад, таго ж Міністэрства інфармацыі адносна фармату для той ці іншай радыёстанцыі. Праграмныя менеджэры і FM-ды-джэі свой посыпех бачаць у tym, каб назуву іх радыёстанцыі трывала асцыявалі з бага-тymі ўсходнімі зоркамі. Таму і прыду-



*Беларускі фальклор натхняе рок-музыкаў.*


малі “фармат” – неперадольны мур для музычных твораў, не падыходзячых пад азначэнне “расейская папса”.

Гэтым тлумачыцца тое, што эфір беларускіх FM-радыёстанцыі падобны да таго, што па трапней заўважэ журналіста В. Мартыненкі, нагадвала калізю галівудскай стужкі “Дзень сурка”: з дня ў дзень, кожны тыдзень і месяц на хвалях гучалі толькі расейскія хіты, у прамежку з кампазіцыямі заходніх рок-гуртоў і выкананіццаў. Беларуская музыка была прадстаўлена ў лепшым выпадку песнямі ансамблю “Песняры” ці “Верасы”. Нейкія зъмяненны ў рэпертуарнай палітыцы адварягліся апрыёрна. Такія факты не малі не турбаваць беларускую грамадскасць, хоць бы з той нагоды, што расейская папса ўсё часцей была прадстаўлена такімі “шэдэўрамі”, як песенкі з выразнымі наркатычнымі аллюзіямі “Мари полюбила Хуана” альбо “Маленькая лошадка” Найка Борзова (у арыгінальным тэксьце яна цягне “тэлежку с кокоином”, “Музыкальная газета” №2, 2000 г.) Ці такога кшталту “шэдэўры”:

В школьном коридоре,  
чтоб потом попить пивка,  
С другом ты стреляешь деньги  
до последнего звонка.  
Этим вечером на рэйве,  
про подругу не забыв,  
Покупаешь в автомате  
для себя презерватив.  
(з рэпертуара гурта  
“Русский размер”)

Гэтыя фактары і тлумачаць тое, чаму “пятая колона” расейскай папсы і яе FM-кіраўніцтва ў Беларусі так хваравіта ўспрымала любяя згадкі пра тое, што працуюць яны на беларускіх слухачоў у незалежнай краіне, што існуе і беларуская папулярная музыка, і ня толькі на расейскай мове. Такая спроба была публічна зроблена падчас ток-шоу “Выбар” на “Первом нацыянальным канале”. Але выніку, зразумела, яна не мела.

Але гром грымнouй нечакана, і прытым з самых высокіх нябёсаў – ад Прэзідэнта Беларусі: Міністэрству інфармацый РБ паступіла яго даручэнне аб тым, што ў беларускім FM-эфіры павінна



Улюбёныя песні лепішага  
блоз-рокавага калектыву Беларусі.

гучаць ня менш за 75 адсоткаў музыкі беларускіх выкананіццаў. Пры tym, гэта было паўторана двойчы, бо першы загад урада аб павелічэнні долі беларускай музыкі ў FM-эфіры быў па старой звычыі “прадынамлены”. Цяпер пад дамоклавым мячом у выглядзе закрыцця FM-станцыяў іх праграмныя прадзюсеры і ды-джэі павінны працаваць па-іншаму, выконваць загад, які не абяцае ім лёгка жыцця.

### Фіяска “тоже белорусской музыки”

Калі 4 студзеня пасяля Калядных сьвятаў я ўключыў свой FM-прыймач, то адразу трапіў на запіс вясёлага рок-н-рола “Баба Люба” ў выкананыні лідэра гурта “Крама” Ігара Варашкевіча і падумаў: “Вось, сапраўды, у FM-эфіры адбывающа цудоўныя зъмены!”

Але пасяля таго, як “пабадзяўся” па эфіры, зрузу меў, што ўсё тут ня так проста. Высьветлілася, што фармальна музыкі беларускіх аўтараў там стала больш, але расейскай папсы не паменшала. Парадокс, скажыце? Не, але пасправляем разабрацца. Таму спачатку прапаную некалькі храналагічных зъвестак.

Ужо 4 студзеня, пасяля ўводу ў дзяньне загаду аб квоце на выкарыстаньне 75 адсоткаў беларускай музыкі ў FM-

эфіры, па ўсіх каналах прайшло паведамленыне-рапарт аб тым, што: “Праграмны склад рэпертуару на FM-станцыях — 75 адсоткаў беларускай музыкі і 25 адсоткаў замежнай – строга выконваеца ўсім радыёстанцыямі. Для гэтага многім FM-станцыям неабходна было зьмяніць сваю творчую канцэпцыю. Тым жа, хто гэтага не зрабіў, можа быць не прадоўжаны контракт на арэнду эфірных частотаў”. Здавалася б, даручэннне, якое было зроблена Прэзідэнтам РБ, выконваеца.


Але не прайшло і тыдня, як Міністэрства інфармацыі краіны вынесла папярэджаныне тром FM-станцыям: “Юністар”, “Хіт-FM” і “Новому Радио”.

Прэзідэнцкая газета “Беларусь Сёгдня” (пакуль больш вядомая пад старым назовам “Советская Белоруссия”, №10, 19.01.2005 г.) адразу адзагавала першапалосным каментаром з назвай “Настройка эфира. Срок – 7 дней”: “Мера суровая, но ничего не возразишь... И Франция, и Германия, и другие страны жестко ставят вопросы приоритета своей культуры, в т. ч. песенной, перед “импортной”. Да и откуда возьмутся у нас звезды, если FM-станции будут, в конце концов, бесконечно крутить зарубежную попсу? Принятые меры сдвинули камень. Сейчас белорусские исполнители получили широкий доступ к эфиру.”<sup>1</sup> – робіць высновы журналістка Вікторыя Папова.

Так, зъмены ў FM-эфіры ёсьць. Але ці тычацца яны тых, да каго адносіцца дэфініцыя “беларускія выканануць”?

Першае, што зрабілі на FM-станцыях – гэта павялічылі долю песьняў тых выканануць, якія ў свой час зъехалі з Беларусі ў больш заможную Расею. Разылік просты: расейская поп-музыка, яе фінансавыя інтарэсы ў Беларусі не пацерпяць, калі стане больш “былых беларусаў”. Тым больш, што сама Беларуская дзяржава пастаянна запрашае да

<sup>1</sup> Усе цытаты і каментары з прэсы, прозвішчы поп-зорак працытаваныя на мове арыгіналу іх выданніяў і песьняў. Гэтым хачу падкрэсліць моўны дыскурс узьнікшай дыскусіі. А. М.



Песьні N.R.M. для FM-эфіру:  
ад простага да складанага.

ўдзелу ў канцэртах на стадыёне “Дынама” – Антонова, Свиридова, Корнелюка, Агурбаш, БІ-2 на сваё саме вялікае съята: на Дзень Незалежнасці. Не зважаючы на процым айчынных выканануць.

Дайшло да съемнага: каб захаваць долю расейскай папсы ў беларускім FM-эфіры, “беларускія карані” былі адкапаныя ў Кузьмина, Буйнова, і нават у Алсу (!). Ды-джэй FM-станцыяў супраць гэтага падману нічога ня мелі. Вось як “Радио Минск” каментавала звышнорматыўную наяўнасць песьні Антонова ў сваім эфіры: “Прозвучала песьня Юрия Антонова. В продолжение звучит **тоже** белорусская музыка – ансамбль “Песняры”, песьня “Чырвоная ружа” (4. 01. 2005, 14.45.)

Да таго ж, мясцовыя ўмельцы пачалі “кляпашць” ды-джэйскія міксты на песьні расейскіх аўтараў – нязначна зъмяніць рytмічны малюнак ці прыёмы аранжыроўкі, дадаваць электронныя эффекты – і выдаваць іх за паўнавартасны “белорускій продукт”.

Але нягледзячы на такія дзіцячыя хітрыкі і таннае малярства, Міністэрства інфармацыі, відавочна, каб аблегчыць сабе працу, афіцыйна адчыніла звышнорматыўную “лазейку” ў FM-эфіры для расейскай папсы ў выглядзе “беларускіх каранёў”. Вось што на гэты

конт заявіў “Советской Белоруссии” (№10, 19.01.2005 г.) намеснік міністра інфармацыі Сяргей Булацкі: “Кроме того, белорусским музыкальным продуктом можно считать не только песню в исполнении гражданина Беларуси. Это может быть произведение белорусских авторов или авторов, имеющих белорусские корни. Мировой опыт показывает, что все испытывают трудности на этом пути...”

Калі ж спасылаца на сусьеветны вопыт, дык лепш зьвярнуцца да першакрыніцаў. Напрыклад, да “Отрытого письма в редакцию газеты “Советская Белоруссия” ад 21 студзеня гэтага году, што быў туды накіраваны амбасадай ФРГ у Менску. У ім гаворыцца (на мове арыгіналу): “Право на свободу прэссы, относящееся к основным правам, обязательно и для этой сферы официальной культурной политики, нацеленной на сохранения национальной идентичности... Германский Бундестаг призвал несколько недель тому назад немецкие радиостанции добровольно принять на себя обязательства по увеличению звучания в эфире отечественной музыки.” Як далей мы ўбачым, падыходы да заваханьня нацыянальнай ідэнтычнасці, ва ўладаў Беларусі і Германіі зусім розныя.


А сапраўдным сусьеветным вопытам у той жа Францыі зьяўляецца вось такая практыка: нацыянальным творам там

лічыцца толькі той твор, які выкананы на нацыянальнай мове ці з выкарыстаннем нацыянальных элементаў у музыцы, калі гэта тычыцца інструментальных твораў. Не зважаючы на пашпартныя дадзеныя выканаўцаў ці месца пражыванья аўтара твору. Таму ў Францыі нацыянальны прадукт, які гучыць у FM-эфіры – песні на роднай мове. Калі ў канадскім Квебеку ці ў франкафоннай вобласці Бельгіі выдаецца альбом з песнямі на французскай мове, то яны лічацца ўкладам у нацыянальную франкафонную культуру і маюць права на першачарговую трансляцыю ў французскім FM-эфіры.


У Беларусі ж існуе практыка выкарыстання “сусьеветнага вопыту” толькі ва ўрэзаным выглядзе, як зручна для тых, хто да гэтага вопыту апялюе. Такі падыход у эканоміцы, навуцы, культуры заўсёды вядзе ў тупік.

Але ўсё ж, спакой чыноўнікаў Міністэрства інфармацыі ў сувязі з проблемай выканання даручэння Прэзідэнта забясьпечваюць, сапраўды, выканаўцы беларускага паходжаньня, грамадзяне краіны: Влада, Смолова, Сухарев, Слуга, Хлестов, Грибалёва, Алеся, Жанет, Абалян, Мусвидас, Майсурадзе, поп-гурты “Новы Іерусалим”, англамоўная “Atlantica”, “Стокс”, “Тяни-Толкай”, “Механіка”, “Мантана” — усё тое, што мы бачылі на “незабыўным” шоу пад назівай “Песьня году Беларусі – 2004”.

Але зададзімся правамерным пытаннем: што беларускага, акрамя адзнакі ў пашпарце, у названых артыстаў? Меладычны малюнак, аранжыроўкі, тэксты “белорускага продукта”, якімі поўніца сёняня FM-эфір, не вытрымліваюць анікай крытыкі, бо зьяўляюцца ня чым іншым, як бяздумным капіяваньнем той жа расейскай папсы. І гэта не выпадкова. Большаясць выканаўцаў з гэтай абоймы ўвесь час марыла пра посыпех у Радзе, пра тамтэйшыя супер-прыбылкі і папулярнасць. Хоць амаль усе яны падсвядома ведалі: для таго, каб “раскруціцца” ў Радзе патрэбны буйныя фінансавыя ўліваньні, і хоць бліклы ценъ артыстычнай адметнасці. А такіх – невы-



Максім Багдановіч у рэйтмах «імяснага» рóку.



*Рыцарскі эпас Старое Літвы для беларусаў.*

разных, безгалосых і неарыгінальных – у суседній краіне і сваіх «пруд прудзі». Шанцы амаль нулявый.

Цяпер у рамках 75 адсоткавай квоты на беларускую музыку, у іх зьявілася магчымасць адзначыцца са сваім “набыткамі” — патрапіць у мясцовы FM-эфір. Але іх планы не абмяжоўваюцца толькі асадай радыёстанцыяў – бачна іх імкненіне да “акупацыі” ўсяго музычнага рынку Беларусі. Але гэтаму перашкаджае нежаданьне такіх зъменаў з боку беларускіх слухачоў. Такі варыянт на руку вядучым FM-станцыяў, бо, абапіраючыся на пратест слухачоў, яны мараць пра вяртанье мінулых парадкаў у FM-эфіры з панаваньнем у ім расейскай папсы. Цяпер жа ды-джэі FM-станцыяў вытрымліваюць час і, вобразна кажучы, “імітуюць аргазм” – захапленыне творчасцю сёньняшніх уладных фаварытага ад эстрады. “Находится на пути к вершинам популярности”, “Лидер белорусской поп-музыки”, “Невероятное количество проголосовавших за песню...” – такія “адзнакі” нярэдкія для апісаньня мастацкіх вартасцяў “новай” беларускай поп-музыкі.

Але галоўнае і відавочнае зъмененіне ў музычным вяшчаньні – гэта зъяўленыне на кожнай FM-станцыі, якая транслюе “белорускі музыкальны продукт”, пафасных рубрык, якія павінны служыць фармальнаму размежавань-

ню паміж расейскай і рускамоўнай папсой тутэйшага паходжаньня. Каб не было блытаніны ў адказных асобаў. Съмешна гучаць з вуснаў цяперашніх FM-аракулаў заклікі і слоганы, кшталту: “Слушай наше!” (Радиус-FM), “Слушай своё на всех радиостанциях страны!” (Радио Минск), “100 процентов наше!” (Пілот FM), “Белорусский хит на Хіт-FM”. Гэта зразумела, бо “сваё” на іх хвалях выглядае кепскай копіяй “чужога”...

Што ж тычицца галоўнага культурнага скарбу нацыі – яе мовы, то цяперашнія “зоркі беларускай эстрады” над гэтым пытаньнем не задумваюцца: яе для іх не існуе. Праўда, у эфіры яшчэ застаюцца класічныя творы “Песьняроў”, “Сяброў” ці “Верасоў”, але меркантыльная моладзь ня лічыць іх за сваіх папярэднікаў і да нацыянальнай мовы ставіцца адпаведна – ігнаруе, маўляў, на расейскі рынак з ёю ня выйсці!

Гэтая тэндэнцыя, відавочна, супярэчыць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, у якой выразна дэкларуецца роўнасць моваў у нашай краіне. Што казаць, калі цяперашні кіраунік дзяржаўнага ансамблю “Песьняры” Вячаслав Шарапаў у такіх умовах скардзіцца на няўлагу: “Песьняры” оказались сегодня в некоем музыкальном андеграунде (г. зн. у культурным “падпольлі” – А. М.) Жанр, в котором работает коллектив – серьёзная песня, не позволяет “Песьнярам” участвовать в национальных хит-парадах, рядом со случайными артистами.” (“Советская Белоруссия” №9, 18.01.2005 г.) Думаю, больш дакладна ня скажаш пра тых, хто сёньня без перапынку знаходзіцца ў ратаці ў FM-эфіры – “выпадковыя”!

Таму, верагодна, калі презідэнт зноў захоча паслуhaць беларускую песню ў FM-эфіры, то ён непрыемна зьдзівіцца розыніцы паміж рапартамі Міністэрства інфармацыі і тым, што сёньня гучыць. Бо з прыймача яму давядзецца пазнаёміцца вось з такімі хітамі:

Самое сладкое место на теле  
Будем искать мы в нашей постели!  
(з песні A. Гайдук)

А вось з такой песні ён можа даве-

дацца, як на месцах сабатуюць Дырэктыў №1:

Наш райончик на отшибе  
городском стоит,  
Вся окраина там день и ночь  
стаканчиками гремит.  
Ребята день и ночь горькую пьют,  
не зная фитнеса,  
Все потому, что перспективы нет  
у бизнеса!  
(з песні Серёги).

Магчыма, некаму да спадобы будзе  
такая песня на чужы матыў:

В Европу дверь пора открыть,  
“Горизонт” себе купить!

Што ж, цяперашні FM-эфір съцерпіць  
усё: расейская папса беларускага “разльіву”  
зноў “звучыт со всех утюгов”.

Яшчэ адзін “прыкол” мясцовага FM-  
эфіру: запіс на тэлеканале ОНТ і транс-  
сильція на радыё-хвалях рускамоўных  
рэмікаў на сусветна вядомыя хіты ў  
выкананыні нашых папсавікоў. Няхай  
знаўцы ці аматары заходній рок-музы-кі  
паспрабуюць уяўіць сабе рок-баладу  
B.Adams’а ў выкананыні Аляксея Хлястова,  
ці гарачы соўл T. Turner у копії  
Натальі Тамелы, ці геніяльную песню  
Sting’а ў версіі “Нового Іерусалима”<sup>1</sup>?  
Добра, рэмікс на “вялікага і жахлівага”  
Marilyn Manson’а не даручылі стварыць  
Саше Попову — з іх станецца!

Выключэннем тут стала, бадай,


<sup>1</sup> Некалькі заўвагаў адносна гэтага хрысьціянскага, як яны сябе пазіцыянуюць, гурта, які на “Песні года Беларусі-2004” названы лепшым. Па-першае, ці могуць яны лічыць сябе сапраўднымі хрысьціянамі, калі з-за камерцыйных памкненяў парушаюць хрысьціянскія каноны: у іх рэпертуары няма песень на роднай мове. А як жа Біблія, у якой чытаём: “На пачатку было Слова, і Слова было ў Бога, і Слова было Богам. Яно было на пачатку ў Бога” (Яна I 1-2, пераклад В. Сёмухі)?

Другое. “Новый Иерусалим” ужо атрымаў свой персанальны “мэнэ, мэнэ, тэкал, упарсін” (Дан. 5-25, пераклад В. Сёмухі) ад уладаў: газета “Советская Белоруссия” (у датку “ТВ твоего дома” ад 10-16. 01.2005 г.) “рассакрэціла” веравызнаньне ўдзельнікаў гурта, распавёўшы пра “...миссионерские призыва христиан-баптистов”. Ня лепшая рэкамендацый ў нашай краіне. Напэўна, час задумца, каму і якой мэце служыши!


«Крама», якая запісала вельмі дасканалы кавэр на песню «Pretty woman» (“Прыгажуня”) Roy Orbison’а з беларускамоўным перакладам, адзіным на ўесь праект.

Ня ведаю, як на ОНТ вырашылі праблемы з аўтарскімі правамі на гэтыя творы, але шкада, што міжнароднае аўтарскае права ня мае нормаў, якія б давалялі штрафаваць аўтараў непрафесійных апрацовак-кавераў. Бо тое, што “накаверкалі” гэтыя выканаўцы пад патранажам ОНТ, далёка не адпавядае ўзору арыгіналу. Затое, цяпер замест якаснай заходній музыкі мы маем “шчасьце” паслуhabць любімымі песні ў выкананыні “сваіх”. Ну, як у знакамітым анекдоце: “Ня слухай, Сара, Beatles – гэта такая брыдота!” Сара: “Чаму ты так съзвярджаеш, Мойша?” Мойша: “Ды мне Саламон напеў іх песні!”

Усю гэту няпэўную сітуацыю з напаўненнем 75 адсоткамі беларускай музыкі добра разумеюць тыя, каму даручана выкананыне загаду презідэнта. Нават “Советская Белоруссия” (у згаданым раней №10, 19.01.2005 г.) канстатуе: “Радиослушатели пишут в реакцию, что недовольны тем, что радиостанции отдают предпочтение небольшой группе исполнителей. С утра до вечера теперь



Самы пажаданы набытак  
аматараду беларускага року.



*Фальклор у сучасных апрацуўках:  
новыя ідэі, новае гучаньне.*


крутацца диски Алексея Хлестова, Але-си, Ларисы Грибалевой и группы “J-Морс”... Відавочна, што важная справа па абароне нацыянальнай культуры ро-біща па старой бюракратычнай завя-дзёнцы. Тут бачыцца не імкненне зра-біць эфір беларускім па-сутнасьці, а вы-кананец даведзеныя паказчыкі любымі сродкамі.

Нельга не адзначыць, што напаў-неньне беларускага FM-эфіру нацыя-нальным музычным прадуктам – працэс амбівалентны. З аднаго боку добра, што

з беларускага FM-эфіру будзе павольна выціскацца расейская папса, будуць зыні-каць музычна-камерцыйныя праекты не-тутэйшага паходжаньня. З іншага боку, нельга не заўважыць, што на нашых радыё-хвалях адбываеца замена расей-скай папсы яе эрзацам беларускага па-ходжаньня – шэрым, тэхнічна недасканалым. Беларускі FM-эфір становіцца яшчэ больш занудным, безаблічным і нізкамастацкім. Атрымліваеца, што расейскай папсы, з якой цяпер так мод-на кіць у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, ня стала менш. Як бы там ні імкнулася называць яе “белорускім му-зыкальным продуктом”.

Апошнім часам на FM-рынку сітуа-цыя ўскладнілася тым, што вуснамі намесніка міністра інфармацыі аў'яле-ны план па стварэнні ў Беларусі съпе-цыяльнага каардынацыйнага савету па праблемах прасоўванья “нацыянально-го музыкального продукта” і яшчэ больш прывабнай структуры – “государ-ственного продюсерскага цэнтра в по-мощь организациі запіси и поддэржкі молодых исполнителей” (“Советская Бе-лоруссия” №10, 19.01.2005 г.) Відавочна, што на эстрадным даляглядзе замая-чылі немалыя фінансавыя сродкі, якія б маглі забясьпечыць бязьбеднае існавань-не на доўгі тэрмін шмат якіх тутэйшых “зорак”.

Гэтая навіна спрапакавала бум “паддывановай” валтузыні і гульняй у актыўнасці на дзяржаўных тэлекана-лах і FM-станцыях, вакол якіх атабары-лася большая частка пастаўшчыкоў шэрага “белорускага музыкального продукта”. То СТВ свой поп-канвеер пад называй “Хіт-момент” адрадзіць, то беларускіх слухачоў “адорыш” ОНТ чарго-вым праектам з удзелам тых жа “зорак”, што круцяцца вакол свайго канкурэнта – так званага форуму “На перекрёстках Еўропы” (ці як у народзе яго называюць “На задворках Еўропы”), то на “Первом нацыянальном канале” для ўсіх іх арганізуецца адборачны тур на “Еўра-бачаньне”... Да таго ж, свае амбіцыі ёсьць ня толькі ў сталічных “папсаві-коў”, але і ў правінцыйных. Як звяр-



*Беларуская інструментальная музыка  
ад лепшага гітарыста краіны.*

нуць на сябе ўвагу, каб не застацца ля “разьбітага карыта”, калі пачненца дзялъба грошай? Такое важнае пытаныне штурхает іх на экстраардынарныя дзеянні. Напрыклад, прадстаўнікі гомельскай папсовой тусоўкі, карыстаючыся ажыя-тажам вакол хіта свайго земляка Серёги “Черны бумер”, вырашылі штурмаваць эстрадны алімп з дапамогай той жа “Советской Белоруссии” (№14 25.01.2005 г. А. Новиков “Кто зажигает наши звезды”). І вось, размахваючы, як чырвонай анучай, напрацоўкамі ў галіне расейскай папсы, яны і спрабуюць “забіць” сваё месца з дапамогай ідэалагічнага цягніка на старонках самай буйной афішайной газеты краіны.

Такое ўражанье, што хутка самыя тытулаваныя заўсёднікі гэтых каналau і FM-эфіру з'вернуцца да презідэнта з прапановай аб дзяржаўнай падтрымцы таго эрзацу расейскай папсы, які яны так імпэтна прадукуюць, карыстаючыся кан'юнктурай у FM-эфіры.

Презідэнту нічога не застанецца, як зноў паверыць ім і выдаткаваць сродкі на чарговыя бюрократычныя структуры і на тое, супраць чаго ён, калі дасканала разабраца, і выступіць.

### **Беларускамоўная альтэрнатыва: на шляху да слухача**




Маладыя музыкі з Берасьцейшчыны пропагандуюць энергічны і меладычны гранж.

Ну а што ж, сапраўднай беларускай музыкі, песняю на роднай мове стала больш у тутэйшым FM-эфіры? Калі падысьці статыстычна, то павялічэнне існуе. Хоць і не такое відавочнае. Але адчуваецца, што ўзрастанье долі беларускамоўнага прадукту ў радыё-эфіры мае эмацыйныя карані (!). Справа ў тым, што за пультамі FM-радыёстанцыяў дзяжураць таксама людзі. Ня ўсе з іх абыякавыя да беларускай музыкі і мовы, многія да іх ставяцца ўвогуле прыхильна. У таму ў пратэст супраць эфірнага панаўнія няздараў і творчай безаблічнасці, дзеля “устраскі” слухачоў яны часыцяком “круцяць” хіты “N.R.M.” альбо каверы на іх песні (дзякуючы таму, што выдадзены tryb'ют на песні гэтага гурта “Віза N.R.M.”), песні “Крамы”, “Уліса”, “Троіцы”, “P.L.A.N.”, Зым. Вайцюшкевіча. Такія настроі назіраюцца на некаторых больш “прасунутых” радыёстанцыях. Але пералічваць назвы – гэта зрабіць ім “мядзьвежую паслугу”.

Многія беларускія FM-станцыі ўвогуле аказаліся не гатовымі да новаўвядзення. Напрыклад, “Мелодии века” цяпер аддаюць перавагу не музычным трансляцыям, а круцяць расейскіх “хамачоў” – Жванецкага, Задорнова, Новікову, Ветрова і іншых, якія не падпадаюць пад патрабаванье 75 адсоткавай квоты на беларускую музыку.

Іншыя ж, FM-станцыі абмяжоўваюцца хітамі “святой троіцы” беларускай эстрады мінулага – “Песьняроў”, “Сяброў” і “Верасоў”, некалькімі кампазіцыямі праекту “Крамбамбуля” і некаторымі песнямі іншых гуртоў. Дзіву даешся, калі перасіліўшы сябе, вырашаеш адслухаць некалькі гадзінай запар адну і ту ю ж FM-станцыю. «Беларускай» музыкі там ня больш за 20-30 адсоткаў. Асабліва гэта тычыцца FM-эфіру, які знаходзіцца пад патранажам БРСМ. Тут ужо Міністэрству інфарматыі “гарчычнікі” час з кішэні выцягваць!


Беларускамоўнай музыкі больш радыкальна ставяцца да загаду аб 75 адсоткавай квоте на беларускую музыку



Новыя хіты знанага застольнага праекту.

А эта каталог только одной выдавецкой суполкі, якіх у Беларусі ўжо даволі шмат, і ў кожнай з іх ёсьць што прапанаваць у трэк-лісты мясцовых FM-станцыяў.

Думаю, што сёньняшняя сітуацыя з уядзеннем 75 адсоткавай квоты на трансляцыю беларускай музыкі павінна прымусіць і беларускамоўных выканаўцаў больш пільна ставіцца да патрэбай FM-эфіру. Напрыклад, планаваць на кожным альбоме мінімум 2-3 кампазіцыі ці dj-міксай, створаных съпецыяльна для FM-ратацыі. Гэта перакрэсліць закіды



Паэзія Р.Бёрнса па-новаму загучала ў блюз-рокавай апрацоўцы.


некаторых праграмных дырэктараў FM-эфіру наконт таго, што ўся беларуская поп і рок-музыка залішне “грузіт”, г.з. занадта рэзкая і цяжкая па гучаныні, сур'ёзна і праблемная для разуменія. Маўляй, часы “Led Zeppelin” ці “Deep Purple” ў эфіры FM-радыёстанцыяў мінулі.

Да таго ж, музыкам трэба самім кла-паціца пра тое, каб фанаграфічныя навінкі аперату́на траплялі на FM-станцыі. Якім чынам гэта будзе ажыцьцяўляцца, ня так істотна, але важна, каб дыскі з беларускай музыкай траплялі на толькі ў фанатэкі да слухачоў, але і на радыёстанцыі, і ў трэк-лісты ды-джэйў у якасці партнёрскай узаемадапамогі.

Заўважана, таксама, што перыядычнасць радыё-ратацыі наўпрост звязаная з ратацыяй на тэлебачаныні. Напрыклад папулярнасць твораў застольнага праекту “Крамбамбуля” была звязаная і з вельмі настраёвымі відэа на песні “Абсэнт”, “Госьці”, “Люблю”, якія доўгі час “круцяцца” на Першым музычным канале. Гэтыя ж хіты – самыя папулярныя з беларускамоўных на хвалях многіх FM-станцыяў. А такія выканаўцы, як гурт “Zig-Zag” сваёй вядомасці і ратацыі ў FM-эфіры абавязана толькі ўдалым відэа-кліпам. І тут ёсьць над чым паразважаць лідэрам беларускай рок і фолк-музыкі – гуртам “N.R.M.”, “Уліс”, “Крама”, “P.L.A.N.”, “Троіца”, відэа-кліпаў якіх зачакаліся іх слухачы і прыхільнікі. Магчыма, гэта зрушыць непарушены мур маўчаныня вакол іх творчасці ў сродках масавай інфармацыі і ў FM-эфіры.

### Насуперак палітычнаму ціску і “шэрай” папсе

Уся гэтая сітуацыя замоўчваныня, якая склалася вакол беларускамоўных выканаўцаў, мае палітычныя карані. Бо яшчэ гадоў 15-20 таму, калі з'явіліся такія гурты як “Бонда”, “Мроя”, “Уліс”, “Рэй”, “Блізняты”, Беларускае тэлебачаныне і радыё даволі часта выдзялялі эфір гэтым выканаўцам, часта прадстаўлялі іхную трывалую для тлумачэння іх падыходай па стварэнні нацыянальна-



Дэбютны альбом пераможцаў «Басовіча».

ў FM-эфіры. Вось якімі думкамі падзяліўся са мной лідэр гурта “P.L.A.N.” Андрэй Плясанаў: “Лічу, што ідэальны варыянт, калі на беларускіх радыёстанцыях будзе гучаць стоадсоткаў беларуская музыка! Разумею, што гэта, на жаль, пакуль немагчыма па аўтактыўных прычинах. Але калі разглядаць гэтую праблему з пазіцыі незалежнай ёўрапейскай краіны, народ якой мае сваю адметную культуру, то гэтая мара не здаецца нейкай ілюзіяй! Мне хочацца, каб вядучыя радыёстанцыяў трохі перайначыліся і з большай ахвотай транслювалі лепшую беларускую музыку розных жанраў у нашым радыё-эфіры. Прыемна, што вялікую ўвагу да творчасці гурта “P.L.A.N.” выяўляюць на Першым нацыянальным радыёканале, дзе пастаянна гучаць беларускія песні. Творы гурта частыя і на хвалях “Радио Мір”, “Авто-Радио”, “Новога Радио”, куды я сам адвозіў дыскі гурта “P.L.A.N.”. На “Альфа-Радио” песня “Туман-бацохна” з нашага чацвёртага альбому “Песнікі са-мотнага ліцьвіна” ўжо ў 2002 годзе знаходзілася два з паловай месяцы на першым месцы ў хіт-парадзе гэтай станцыі. Думаю, што толькі цяпер пачне праяўляцца большая цікаўнасць да песніяў беларускіх гуртоў і выкананіццаў.” (“Голос Радзімы №7-8 24.02.2005 г.).

З шэрагу “шэрых” FM-станцыяў вылучаецца, бадай, толькі менскае “Авто

Радио”. Слухаючы іх перадачы, упэўніваецца ў тым, што беларускага музычнага прадукту на яе хвалях транслюеца як раз 75 адсоткаў. Но толькі на “Авто Радио” можна пачуць дакладна вызначаныя сэты, прысьвечаныя паасобку беларускамоўнай музыцы, беларускаму фальклору і фолк-мадэрну, музыцы на рускай мове тутэйшага паходжання, (калі не падабаецца, можна выключыць свой прыимач!) песніям рэсейскіх выкананіццаў, класіцы рок-музыки, інструментальнай музыцы і песніям бардаў... Акрамя гэтага на “Авто Радио” ствараецца адна з лепшых перадачаў, прысьвечаных зоркам беларускай поп і рок-музыки — “КаліяRok”, аўтарка якой лідэр гурта “Яр” Маша Лагодзіч.

Прыклад “Авто Радио” съведчыць, што ўсе стогны пра тое, што “...кроме означеных артистов (А. Хлестова, Алеся, Л. Грибалевай, J-Mors — A. M.) в эфир ставить некого — не позволяют технические характеристики фонограмм и качество самого продукта” (“Советская Белоруссия” №10, 19. 01. 2005 г.) — праста хлусьня. Відавочна, што знайсыці фанаграмымагчымасць ёсьць і іх якасць адпавядае тэхнічным запатрабаванням беларускіх FM-станцыяў.

Ну а тое, што сапраўднай беларускай музыкі хапае, можна ўпэўніцца, калі зазірнуць у каталог толькі аднаго выдавецкага лэйбла BMGroup — там значыцца больш за 40 CD беларускамоўных выкананіццаў ад старажытнай да сучаснай музыкі розных стыляў. Толькі за мінулы год быў перавыдадзены бокс-сет з трох дыскі з класічнымі альбомамі гурта “Уліс”, ангельскамоўны і канцэртны альбомы “Крамы”, цудоўныя блуз-рокавы альбом гурта “P.L.A.N.”, дыскі маладых выкананіццаў “Indiga”, фолк-мадэрн-гурта “OSIMIRA”. Зьяўліся новыя альбомы застольнага праекту “Крамбамбуля”, Зыміцера Вайщюшкевіча і гурта “WZ-orkiestra”, гуртоў “Тэзаўрус”, “Стары Ольса”, выйшла вельмі презентабельная зборка “Генералы айчыннага року”, лірычны альбом барда Віктара Шалкевіча і інш.

га музычнага прадукту. Прайшоў час, пачалася эпоха перабудовы, савецкія рэспублікі сталі незалежнымі дзяржавамі...

Тагачасныя ідэалагічныя кіраўнікі вырашылі, што беларускамоўныя выканануцы занадта палітычна небяспечныя, як “нацыяналісты”. Са свайго боку маладыя гурты і выканануцы ў адказ пачалі выказваць свае адносіны да палітычнай ситуацыі ў краіне. Хоць песня ў палітычнага зъместу ў іх рэпертуары было няшмат.

І такія непрыязныя адносіны паміж уладай і беларускім рок-рухам сёньня пераразылі ў “халодную вайну”. Яе чынінкі – негалосная забарона на трансляцыю песня ў некаторых гуртоў і выканануцаў у FM-эфіры, звальненіне музыкаў з дзяржаўных канцэртных арганізацый, аднаўленне “літаванья” тэкстай і перашкоды ў канцэртной дзейнасці – з кожным днём нарастаюць.

Беларускія ж музыкі, у сваю чаргу, у адказ на ўціск, не прамінаюць выказваць свае адносіны да таго, што адбываецца ў краіне – яны частыя госьці на мітынгах і акцыях апазіцыі. І гэта ўжо тычыцца ня толькі беларускамоўных выканануцаў, але і ўсяго таго, што адносіца да музычнага андэбраунду: іх fuck’і ўспрымаюцца маладымі слухачамі ўжо як сымбелія палітычнай заклікі. Да якога накалу дайшло супрацьстаянне, можна атрымаць уяўленне з факту выдання падпольнага альбому “БУМэранг”, якое ажыццяўляла ў Маскве новая грамадска-музычная фармація – Беларуская унія музыкаў (BUM). Яна створаная як рэакцыя на рэпрэсіі. Дзякуючы такой “раскрутцы”, дыск стаў добрай падставай дзеля знаёмства з беларускімі выканануцамі і гуртамі ва ўсіх краінах СНД. Як самі музыкі кажуць, – дзякуючы уладам за такі прамоўшн!

Нагадаю, што гурты “N.R.M.” і “Крамбамбуля” публічна падтрымалі кандыдата на пасаду ўкраінскага прэзідэнта ад апазіцыі Віктара Юшчанку, “выбухова” выступішы ў канцэрце на майдане Незалежнасці ў Кіеве. І гэта ў той час, калі з Беларусі ўжо прыйшли

віншаваныні кандыдату ад улады Віктару Януковічу! І апошняя крапка ў супрацьстаянні, якое вядзе да зъяднення беларускай культуры ўвогуле, правінцыяльнай шэрасці нашага тэле і радыё-эфіру, яшчэ не паставлена.

Развіццё сітуацыі вядзе да таго, што беларускамоўныя выканануцы ўсё часьцей з'яўляюць свае позіркі ў бок Захаду, дзе яны знаходзяць і падтрымку, і канцэртныя пляцоўкі. Іх музычныя творы цяпер усё часьцей можна пачуць на хвалах FM-радыёстанцыі Украіны, Польшчы, Швецыі, Чэхіі і іншых краінах, чым у сябе на радзіме.

Не ўяўляю сабе сітуацыі, калі беларускія ўлады аўсяніць амністыю беларускамоўнай рок-музыцы: дазволяць гуртам бесыперашкодна выступаць на тэлебачаныні, дазволяць ратацыю іх песня ў FM-эфіры, здымуць фінансавую блакаду і аблежаваныні з іх канцэртной дзейнасці. Менавіта так зрабілі некалі ўлады Расіі, калі вырашылі нейтралізаваць музыкаў-рэвалюцынераў з “Машины времени”, “Аквариума” і “Алисы”... Цяпер гэтыя гурты – частка дзяржаўнага ідэалагічнага апарату. Іх творчы лёс, магчыма, варты жалю, хоць з камерцыйнага пункту гледжанья ў іх поўны падрадак.

Але ў Беларусі склалася вельмі спрыяльная сітуацыя (у нечым нават унікальная ва ўсёй Еўропе) для творчасці, для пошуку адметных нацыянальных музычных формаў і гучанняյ. Бо прымушае музыкаў увесе час няспынна рухацца наперад, самастойна шукаць шляхі да слухачоў на радзіме, а таксама ў Еўропе, супрацьстаяць пошласці і безгустоўнасці ў сваёй роднай краіне. У такім неспрыяльным рэжыме беларускамоўныя выканануцы працуюць ужо не адзін год, але зрабілі такі важкі ўнёсак у развіццё нацыянальнай культуры, што дзяржаўным выканануцам спатрэбіца на гэта дзесяцігодзьдзі. А безупынна ратацыя ў эфіры прымітыву ў выглядзе расейскай папсы з беларускімі каранямі дрэнная паслуга, як сёньняшнім FM-фаварытам, так і самім радыёстанцыям, якія на сваіх хвалах культивуюць псеўдабеларускае музычнае мастацтва.